

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 150 (7032) | 30 чэрвеня 1941 г. ПЯНДЗЕЛАК | ЦАНА 15 КАП.

Гераічна працай на заводзе, на палях, на транспартама дапаможам Чырвонай Арміі разграміць ворага.

Кожны савецкі грамадзянін павінен патрабаваць ад сябе і ад другіх дысцыпліны, арганізаванасці, самаадданасці і дастойнай сапраўднага савецкага патрыёта.

Лабілізуем усе сілы на разгром фашысцкіх захватчыкаў

Германскія фашысты раліюцца, як разбойнікі з вялікай дарогі, пашалі на нашу радзіму, маючы намер павярнуць наш народ у няволю і аднавіць у яго ілю, фабрыкі, заводы, свабоду, незалежнасць і чэсць.

Але злобны вораг сурова прайчыўся. Увесь савецкі народ, яго Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія з вялікімі гонарам і страсным пачуццём неадзінаці да ворага падняліся на адзіную вайну супроць імгненнага фашызма.

На долю беларускага народа выпала паточная і гістарычная задача — зліцца плечом з плечам з Чырвонай Арміяй адбіць вайсковы і сакаруны ворага.

Падняліся ўсе, як адзін, разам з Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй на абарону сваёй сацыялістычнай радзімы.

Згуртуем сілы тыла і фронту для поўнага разгрому ворага.

Пераварым кожную фабрыку, кожны калгас у непераступную бойніцу ворага.

Дадём нашым байцам, камандзірам больш хлеба, больш узбраення, больш адукацыі.

Захоўвайце жалезны парадок на прадпрыемствах, у калгасах, установах, магазінах.

Усе работнікі павінны аставацца на сваіх пастах і выконваць свой доўг перад радзімай, не шкадуючы сваёй жыцця.

Ніякай панікі, ніякай разгубленасці.

Вашай большавіцкай пільнасцю. Вораг засылае к нам сваіх лазутчыкаў і вераслаў з мэтай падарваць наш тыл, стварыць у нашых радак паніку і зашматства.

Усіх ворагаў, усіх пасобнікаў ворага, сялячых паніку, расчэлюючых вакацінныя чуткі — бялігаса разаблачыць і аддаваць пад суд Ваеннага Трыбунала.

Арганізуйце знішчальныя атрады па барацьбе з варажымі дэсантамі, вышывайце іх, дзе-б яны ні паявіліся.

Перамога за намі, заваўшы вораг зойдзе сабе магільні на нашых палях.

Яшчэ часней згуртуемся вакол Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, вакол камуністычнай партыі, вакол вялікага Сталіна — на барацьбу з прыжадзеным ворагам.

Няхай жыве наша доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія.

Няхай жыве Усесаюзная Камуністычная Партыя большэвікоў.

Няхай жыве наш правадыр і настаўнік — вялікі Сталін.

Ад савецкага інфармацыйнага бюро

АСКВА, 28 чэрвеня. На працягу перае 28 чэрвеня прадаўжыліся бой на вайсковым асябле жорстка — на іх і Луцкім накірунах.

Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

На Луцкім і Львоўскім накірунках нашы праціўнікі бай з танкавымі праціўніка. Спробы праціўніка ўдараў на іх і Луцкім накірунках.

У Мінскім накірунку нашы войскі ўдараў танкавых злучэнняў, авіяцыі і артылерыі разграмілі танкавыя праціўніка і штаб 39 танкавага корпуса. У гэтым баям нашы часці заваўшы трафеі, палонных, аператыўнае магутнасці.

Дзярыцеся храбра, мы куем зброю перамогі

Пісьмо рабочых станкабудаўнічага завода „Красный пролетарий“ таварышам, ідучым на фронт.

Дарогія таварышы! Не першы раз праваджаем мы на фронт сынаў нашага завода. У грамадзянскую вайну разам з чырвонапуцілаўцамі, ткачамі Іванова-Вазнясенска, пролетарыямі Данбаса храбра сражаліся, гналі ворагаў з хрышчэнай савецкай зямлі і рабочыя завода Брамлей — зараз „Красный пролетарий“.

Крывёй храбрацоў, сражаўшыхся ўсёмі, дзе паражала небяспека нашай радзіме, самаадданай і доблеснай праці створана слава нашых заводаў, фабрык і калгасаў. Памятайце аб гэтым, дарогія нашы прыцелі, слесары, токары, фрезерошчыкі, інжынеры, тэхнікі, кавалі, становячыся артылерыстамі, танкістамі, лётчыкамі, воямі краіны сацыялізма.

Уся наша краіна ў гэтыя грозныя дні спаялася ў адзіную сталінскую армію. Мы куем грозную зброю, якой вы сражаецеся. Будзьце спакойны, вам хопіць снарадаў, кулямэтаў, танкаў, каб стальню лавінай раздавіць гітлераўскую сволач.

Многія пайшлі ў армію. Слесар Ісаев залічыў у танкавую часць расточкі Салаўёў — у авіяцыю, начальнік цэху Чуян — у цяжкую артылерыю, слесар Дзякчан — у Ваенна-Марскі флот. У цехах стала менш людзей. Але тыя, хто застаўся, замянілі сваіх таварышоў.

Токар Фралоў абслужваў два многарэзныя токарныя станкі. Побач з ім яшчэ на двух такіх-жа станках працаваў токар Котуа. Яго прызвалі ў армію. Фралоў рашыў абслужыць усе чатыры станкі, і зараз на чатырох токарных станках выконвае зменную норму на 500—570 проц. „Вось адмантыруюць яшчэ адзін станок“, — гаворыць ён, — буду працаваць на ўсіх пяці“.

У другім зборным цэху слесары Савічэў, Шчыпаў і Філатаў выконваюць па пяць норм кожны. „Мала“, гавораць яны, — дадзім шэсць — сем норм“. А словы ў нас на вепер не кідаюць. Сказана — значыць будзе зроблена.

Канчаецца змена, але людзі не ўходзяць ад станкоў, працуюць, не лічычы з часам. Трэба паўтары змены — працуем. Трэба будзе — суткі не пойдзем з цэху. Сіл у нас хопіць.

У адным з цехаў начальнік запітаў: хто па стаю здароўя і сямейных абставінах не зможа заставацца паўтары змены? Коначыся рабочы дзень, і ні адзін чалавек не пайшоў дамоў.

На адным з участкаў чатыры токары-рэвальверчыкі — Авецкін, Картуноў, Ерэмін і Гушчын пайшлі на фронт грамадзянскай вайны. Два маладых рабочых замянілі сваіх таварышоў-байцоў.

Станкі працуюць — ні на секунду не астанаўліваючыся, як нашы гарматы, якія не змаўкаючы, боюць па ворагу, як нашы бомбардзіроўшчыкі, якія не даюць перадаць ворагу фашысцкай мразі.

Каротка, але выразна заява: „Прашу прыняць мяне ў рады Чырвонай Арміі на абарону працоўнага народа. У мяне сын знаходзіцца ў руках Чырвонай Арміі, і я таксама пайду разам з ім знішчаць ворага. Дамагаюся Н. Мядзведзева“. А вось другая: „Ад Лаўнавай Елены Міхайлаўны, пражываючай па Сувчэўскай вул. № 9, кв. 72, тэл. К. 4 02-62. З прычыны таго, што аб'яўлена ваеннае становішча, прашу мяне залічыць дабравольцам у санітарную дружную. Бацьку і сястру мабілізавалі, і я не хачу аставацца ў старане“.

Ніколі яшчэ не было так людна ў раённых камітэтах таварыства Чырвонага Крыжа і Чырвонага Поўмесяца, як у гэтыя дні. Прыходзяць работніцы, служачыя, студэнты, домагаспадыні. Усе га-

З ЧАСАМ ЛІЧЫЦА НЕ БУДЗЕ

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб рэжыме работы ў ваенны час выклікае новую хвалю творчага энтузіазма сярод рабочых і работніц. Яны працуюць, не лічычы з часам, каб забяспечыць усім неабходным нашу родную Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі флот.

Некаторыя нашы работнікі ўшлі на фронт, але мы прынялі ўсе меры да таго, каб заводская сталова працвала бесперабойна. Сталовая забяспечана ўсімі неабходнымі прадуктамі: мясам, зелянінай, гароднінай, крупамі і малочнымі прадуктамі. Штодзённае меню

абеду, сьнеданню ўключае ў рознастайныя блуды: слява, масла, малако, кісель, боршч, рысавы, катлеты, гуляш, мяса, жанае з рысам і др. Арганізацыя бясплатнае абслугоўванне рабочых і работніц газіраванай вадою, паслуг наведвальнікаў — буйнарозыным закускамі.

Уся краіна працуе на абарону арганізацыю перамогі. На якім часту мы ні знаходзіліся, наша чэсная адданая работа будзе садзейнічаць перамозе над ворагам.

З небывалым удзімам працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

Не адстае ад гэтых перадавых цехаў і калгасны цэх. Тут штодня значна перавыконваюць свае нормы стаханавцы т.т. Новікаў, Маёкаль, Узгорскі і іншыя.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб працягласці рабочага дня калектыў камбіната сустраў з вялікім удзімам. Рабочыя, работніцы і служачыя заяўляюць:

— Мы будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе ад нас партыя і савецкі ўрад, каб забяспечыць хутэйшай перамогу над крымыльскім германскім фашызмам. Сваё стаханавскае працавіцтва мы намагаемся удар па гітлераўскай дзе.

Будзем працаваць столькі, колькі патрэбуе краіна

З будзённымі ўдзімамі працуе ў гэтыя дні калектыў Прапойскага дрэвакамбіната. Усе цэхі штодзённа перавыконваюць вытворчыя заданні. Узоры стаханавскай работы паказвае брыгада тав. Рогавы з бандарнага цэху, якая сістэматычна выконвае сваю норму на 130—140 проц. Стаханавец тав. Зайшаў замест трох бочак па норме штодзённа вырабляе па 4 бочки.

Высокую прадукцыйнасць працы дае старыны цэх камбіната. Калектыў цэху штодзённа перавыконвае нормы выпрацоўкі. Стаханавец т.т. Сакалава, Лісіцын, Паўлючок, Саўчанка і многа іншых 26, 27 і 28 чэрвеня выканалі вытворчае заданне на 125—130 проц.

260

КОМ. З'ЯВЛЕННЯ
ЭКЗЕМПЛЯР.

ПАСТАНОВА

Ваеннага Савета Заходняга Фронта

28 чэрвеня 1941 г. № 1.

Пачальнік Штаба МПВО гор. Магілёў маёр САБАЛОУСКИ Александр Гераіт пры выкананні службовых абавязкаў правіў трусасць, кінуў ахоўніцкі аб'ект і пераехаў са сваім штабам у лес за некалькі кіламетраў. Ваенны Совет пастанаўляе:

а) адыбраць штаб МПВО гор. Магілёў САБАЛОУСКИ Александра Гераіта за прамаўленую ім трусасць і дэзертырства з паста — расстрэляць.

Ваенны Совет Заходняга Фронта.

Баявыя падругі

раць адным жаданнем: адправіцца на фронт, у палымяны іспытат.

За два дні ў Комінтэрнаўскім раёне сталіны падана каля 10 заяваў аб прыёме на курсы медыцынскага. Незадоўга да гэтага адбыўся выпуск поўнавых курсоў медыцынскага запаса.

150 студэнткаў архітэктурнага інстытута просіць арганізаваць для іх курсы медыцынскага, 57 жанчын — служачых Наркамата агульнага машынабудаўніцтва хочунь неадкладна заняцца ваенна-палявой хірургіяй.

Выканком саюза таварыства Чырвонага Крыжа і Чырвонага Поўмесяца аб'яднае мільёны савецкіх патрыётаў. Гэта сапраўдны фронтныя падругі доблесных савецкіх воянаў.

25 чэрвеня (ТАСС)

ВЫСОКІ ПАТРЫЯТЫЗМ, САМААДДАНАЯ ПРАЦА

СВЕРДЛОВСК. 20 чэрвеня 8 і 9 жніўня прышлі на завод імя Вароўскага прасьвія паставіць іх у станках. Дзяўчаты абавязаліся ў найкарцейшы тэрмін авалодаць неабходнай прафесіяй. У цехах можна бачыць домагаспадынь, служачых заводаўпраўлення. Яны хутка авалодаюць прафесіяй станочнікаў, слесараў і электрамонтэраў.

САВЕЦКІЯ ПАТРЫЯТІН СПРАВАЙ ДАПАМАЖАЮЧ

З А Р У Б Я Ж О М

Тэлеграма Англа-Рускага Парламенцнага Камітэта тав. В. М. Молатаву

На імя Народнага Камісара Замежных Спраў тав. В. М. Молатава паступіла з Лондана ад Англа-Рускага Парламенцнага Камітэта наступная тэлеграма: «Англа-Рускі Парламенцкі Камітэт выказвае абурэнне несправядлівым наладам гітлераўскай Германіі на Совецкі Саюз. Камітэт умоўнен, што савецкія ўзброеныя сілы адкінуць назад і знішчаць легіёны нацысцкіх гангстэраў. Камітэт зробіць усё, што акажацца ў яго сілах для таго, каб прасачыць за ажыццяўленнем Англійскім усемагчымай дапамогай СССР, прыкладнаму ўсе намаганні, каб зрабіць свет ад нацысцкіх злачынцаў».

Зява амерыканскага пісьменніка Альберта Рыса Вільямса

НЬЮ-ЁРК. 28 чэрвеня (ТАСС). Амерыкі, прыцягнула і згуртавала вакол сябе ўсе сілы, якія змагаюцца за дэмакратыю і сацыяльнае справядлівасць, нанесла удар у спіне паражэнцам і старонікам умірэння, ганебна трыбунуючым каўнэнтаўціям перад фашыстамі. Дольманская савецкая кавалерыя, лётчы збудытанскі, пяхота мужна і умелы ваяцкі сражаюцца ўжо ў гэтыя дні ад р. Прут да Балтыйскага мора і ў гэтых гераічных падвігах ужо знаходзяцца гарачыя ваджук у шахтах, заводзках, узлоўж усёго італяндскага ўзб'яўжэжа. Ва ўсім гэтым і ў салідарнасці ўсіх чэсных грамадзян усяго свету з Савецкім Саюзам крещцда ўпэўненасць у поўнай і канчатковай перамозе над напаліваўжэжам сацыялісцкімі ордамі, якія прышлі са змроку варварства».

„Нью-Йорк Таймс“ аб дэмаралізацыі германскіх салдат у Бельгіі

Газета „Нью-Йорк таймс“ апублікавала паведамленне бельгійскага карэспандэнта, у якім гаворыцца аб настроях у германскай акупацыйнай арміі ў Бельгіі. Паводле вышэйкай колькасці германскіх салдат, гаворыцца ў паведамленні, зусім не стварылі ўражання аб іх спачувальнасці фашысцкім ідэям. У большасці сваёй усе гэтыя людзі сталіся адваіны і дэмаралізаваны. Непцы, знаходзячыся ў Бельгіі, працягваюць недарэчна прапагандаваць фашысцкае ўрада. Нямецкія салдаты адкрыта гавораць, што іны ненавідзяць вайну, што яны хочуць дамоў. Часта без усякага повада яны паказваюць шыкарныя фатаграфіі сваіх жонак і дзяцей, дзеяцца сваёй трывогай і небяспек, паражваючых іх сямействам. Яны крытыкуюць акупацыйнае паведамленне бельгійскага карэспандэнта, у якім гаворыцца аб настроях у германскай акупацыйнай арміі ў Бельгіі. Паводле вышэйкай колькасці германскіх салдат, гаворыцца ў паведамленні, зусім не стварылі ўражання аб іх спачувальнасці фашысцкім ідэям. У большасці сваёй усе гэтыя людзі сталіся адваіны і дэмаралізаваны. Непцы, знаходзячыся ў Бельгіі, працягваюць недарэчна прапагандаваць фашысцкае ўрада. Нямецкія салдаты адкрыта гавораць, што іны ненавідзяць вайну, што яны хочуць дамоў. Часта без усякага повада яны паказваюць шыкарныя фатаграфіі сваіх жонак і дзяцей, дзеяцца сваёй трывогай і небяспек, паражваючых іх сямействам. Яны крытыкуюць акупацыйнае паведамленне бельгійскага карэспандэнта, у якім гаворыцца аб настроях у германскай акупацыйнай арміі ў Бельгіі.

Выступленне супроць фашыстаў у Даніі

КОПЕНГАГЕН, (ТАСС). Нядаўна ў Даніі адбылося выступленне супроць фашыстаў у Даніі. Копенгагенскія студэнты выступілі супроць фашысцкага ўрада і заклікалі да стварэння свабоднага Даніі.

Раследванне дзейнасці агенцтва Трансоцэан у Аргенціне

НЬЮ-ЁРК, (ТАСС). Як паведаміла карэспандэнт агенства Асошыятэд Прэс з Буэнас-Айрэса, парламенцкая камісія, якая займаецца раследваннем падрыўнай дзейнасці ў Аргенціне, аддала распараджэнне аб выкліку дырэктара аддзялення германскага агенства Трансоцэан фон Сімонса да дасведчання аб дзейнасці агенства.

ПСАВАННЕ ГЕРМАНСКАГА КАБЕЛЯ НАРВЕГІІ

СТАВГОЛЬМ, (ТАСС). Газета «Свенск дэбэт» паведаміла, што на Нарвегіі пачаўся псыхаванічны перабор паміж нацысцкім і свабодным Рускамі і Хаўгесууд накідаў вайны і праф у 70 тыс. кроп за псаванне кабеля, належачага германскім вайсковым уладам.

АРЫШТЫ НАРВЕЖСКИХ НАСТАЎНІКАЎ

ОСЛО, (ТАСС). Газета «Вардэн» паведаміла, што ў сувязі з месцамі пачаўся перабор паміж нацысцкім і свабодным Рускамі і Хаўгесууд накідаў вайны і праф у 70 тыс. кроп за псаванне кабеля, належачага германскім вайсковым уладам.

ТУРМЫ ЗАМЕСТ ШКОЛ У РУМЫНІІ

Палітычны тэор у Румыніі дасягнуў такіх размераў, што ў краіне пачаўся перабор паміж нацысцкім і свабодным Рускамі і Хаўгесууд накідаў вайны і праф у 70 тыс. кроп за псаванне кабеля, належачага германскім вайсковым уладам.

АНТЫГЕРМАНСКАЯ ДЭМАНАСТРАЦІЯ У ДАНИІ

КАПЕНГАГЕН, (ТАСС). Дакія гаворыцца паведамляюць, што на Даніі пачаўся перабор паміж нацысцкім і свабодным Рускамі і Хаўгесууд накідаў вайны і праф у 70 тыс. кроп за псаванне кабеля, належачага германскім вайсковым уладам.

ГОЛАД СЯРОД ФРАНЦУЗСКИХ ГАРНЯКОЎ

ВІПЫ, (ТАСС). Па паведамленні французскай прэсы, французскія гарнякі ў Францыі сутрапілі з галадам і памерлі ад голаду.

Несакрышальнай сцяной паўстаў савецкі народ супроць заклятага ворага, супроць крыважаднай фашысцкай клікі, магутны адпор дае Чырвоная Армія наглым захватчыкам.

БАЯВЫЯ ЭПІЗОДЫ

ПОДВІГ СТАЛІНСКІХ СОКАЛАЎ

4 гадзіны 10 мінут раніцы над паўднёвым гарадом паказаўся першы разведчык-бамбардзіроўшчык і курсе на аэрадром Н-скай часткі. Гольер раздала баявыя трывога, адзёр сабраў лётна-тэхнічны састаў і паўстаў. Нам выпала шчасце першымі адбываць напад фашысцкіх спярварты. Сяння многіх з нас прызвасца ў згераным бою заварыць баявую ўгнасьць наймай сталінскай авіяцыі, нава варожых разведчыкаў з сепер-тэрыторыі не вышукваць. Лейтэ-Брмак, за мной! Строек вынаў каранасты лётчыка-маліньк Брмак. У яго вачах свішчэ-ама горадасць і ўдзячнасць за аказанае яму высагае даверэ. — Давольнае выкананьне? — запытаў ён камандзіра. Мочнае пацісканне рукі і комамолен Брмак пабег к свайму «дэспрабу». Вой быў маланкавым. Брмак кінуўся к фашысцкаму драпешніку напераз. Той заўважыў гэта і зрабў разварот усторану. Смелы малоды лейтэнант зрабў маневр і, зайшоўшы ў хвост варожаму чагету, пусціў доўгую акумуляцыйную бамбардзіроўшчык пакачнуўся, і пусціў і бамбардзіроўшчык камом наля-на зямлю. За гэты час к аэрадрому накіроўваўся дзесятка варожых бамбардзіроўшчыкаў у суправаджэнні «Месершытаў». У паворота паднялася група знішчальні-Падняцца быў незвычайна ўпарты, жорсткі. Фашысцкі бамбардзіроўшчыкі імкнуліся ва што-б то ні ала парывацца к аэрадрому і разбам-ь яго. Але адважны сталінскія сока-мужнага атаквай расстрой баявы ах ворага. Чыны-акумулят Макляк, праішоўшы лую школу ў баях з ворагамі со-лісцкай раздзім, першым чагету згераную схватку. Ён разка паказаў шыну ў баявы разварот і з выгад-станавіцца точнай чаргой абстра-самалёт праішоў. Апазнаваль-знакі фашысцкага бамбардзіроў-з замілілі ў вачах Макляка. За-ожа было ўзяцца за другога...

ПАГІБЕЛЬ СЯРВАТНІКАЎ

Яны ішлі драпешнай стайай, то ў-німаючыся ўвесь, у падобесце, то раз-ка зніжаючыся, вышліваючы асеса, дзе-б сіндуць разбураўны груэ. Трывожна зараўлі сіроны. Праішло ігннене, і нашы знічаль-нікі паляліся ў паветры. Яны нечака-на вынырнулі з туманнай дыжкі і кіну-ліся ў пагоно за бамбардзіроўшчыкамі. Магутным рокатам магутных савецкіх ма-тораў, кучымінай чаргой заварыцца яшчэ ўчора мірае неба. Курносая я-трабкі з прамяністымі зоркамі на кры-лах, з імпульсцю метэораў мацігалі фашысцкія караблі. У зспінай батарэй тав. Шкадарэвіча была мінутная перадышка. Але воеў людзі ля дальнамера дажажылі: — У зеніце тры фашысцкія бамбардзіроўшчыкі. — Паль згоўлена, — нясецца голас з побач размешчанага пагубляння. — Вызначыць вышыню, дальнасць, — аддае загад камандзір. — Ёсьць, вышыня 1800, дальнасць 800 метраў. — Арментар 34, батарэю паводзіць па галазні самалёт, гранатай, тэм-пачы—камандуе малодшы лейтэнант. Камандзіры гаргат і прыбораў даклад-ваюць, што спалучэнне гаргат і прыбо-раў знойдэна. — Баявым зарадам, агоні! Загрымелі скорастрельныя тупкі. Чорныя воблачкі ўрываў кляпунца каляным вакол убагтаўшых за-свакі кры-латых драпешнікаў. — Адзін, адзіна, кончыцца,— заўва-жае памесні камандзір малодшы лей-тэнант Рынэгаў, наглядваючы за дзейнымі паводзімі аднаго з бамбардзіроўшчы-каў. — А можа хітрыць?— сумнявацца хвосці. Але самалёт рэзка падае на крыло, кляе носам і пад прамым вуг-лом каменам падае на зямлю. Зенітны працікаў агонь. Яны зусім не жадалі ўпусціць сваёй цэлі. Ві-ка разрываў запылавася ўсё тужэй ва-кол фашысцкіх разбійнікаў. Але здарылася тое, чаго ніхто не ча-каў. З-за невялікага воблачка паміж бамбардзіроўшчыкаў урэзаўся знічаль-нік. — Спыніць агоні!— дае загад каман-дзір, заўважыўшы ўмоўны знак зні-чальніка. — Хоча забраць наш хлеб, ды мы не шкадуем,— смеіцца Рэштаў, з інтарэсам сочычы за доўгаю адважнага лётчыка. Чужыя кароткая сухая апрочка куля-метнай чары, і самалёт ворага з нера-выроўнавым шумам, у дыме і полым ку-выргом ляціць уніз. — Выдатная работа!— нясецца эгар-матных разнікаў. Камандзіры і байцы з захвапненнем паглядзілі за віртуознай атаквай савец-кага знічальніка. — Таварыш камандзір,— нагінаючыся да траншеі, дакладвае Шкадарэвічу су-вяслоў, з наглядальнага пункта толькі што павалілі, што наймай батарэй абіг бамбардзіроўшчык драпешніка. — Воеў і добра!— таворыць каман-дзір, воеў нахвалючыцца да прыбораў. — Трыці бамбардзіроўшчык ворага, спяр-астаўшы стварыўшыся абстаноўку, трымаў ўгфэ. — Яго не забудзь сусрещь, ён не пойдзе,— ўпэўнена таворыць камандзір батарэй. І, я-я-я-я ў падыржэнне яго слоў, успыхнуў воблачкі разрываў су-суднай батарэй над фашысцкім бамбар-дзіроўшчыкам. Палітрун С. ЮРАУЛЕУ.

ПЕСНЯ СМЕЛЫХ

Стелюцца чэрныя тучы, Молнии в небе снуют. В облаке пылы летучей Трубы тревогу поют. С бандой фашистов сражаться Станли отважных совет. Смелого — путь боится. Смелого — путь не берет. Ринулись вылез самолеты, Двинулся танковый строй, С песней стрелковые роты Вышли за родину в бой. Песня — крылатая птица Смелых сбликает в поход. Смелого — путь боится. Смелого — путь не берет. Смелого — бессмертный покров В битвах свои плеча. Только отважными героям Радость победы дана. Смелый в шедде стремител. Смелый — дорога вперед. Смелого — путь боится. Смелого — путь не берет. Смелый дерется с врагами, Жизни своей не щадя. Смелый проносит, как знамя, Светлое имя вождя. Смелый Сталин гордится. Смелого любит народ. Смелого — путь боится. Смелого — путь не берет. Алексей СУРКОВ.

Гэта вінтоўка яшчэ спатрэбіцца мне

У савітарную машыну Бурдаў Гаў-рыіл Вадзіміравіч улез з вялікімі жа-касцімі—боль рэзка адчуваўся ў ране-най назе. Але з вінтоўкай не расста-ся. Ён аспярожа лэг на лаўку, пры-сінюў да сьбе вінтоўку, як родную, блізкаю парту, і не расставая з ёй да самага шпітэля. Раненая Бурдава сусрела медыцын-ская сястра. Даматогны яму ўстаў, сястра прымяніла вінтоўку і паспраба-вала ўзяць яе, аб'ясняючы, што на ўну-траных правілах, з'яра ў хворых ат-бірацца. Бурдаў ні словам не супра-чыўся, але меней прысінюў да сьбе баявую зброю. Мысль працавала ліхарадачна. Усею суткі назад з гэтай вінтоўкай у руках Бурдаў уступіў у першы бой. З яе ён разбіў ворага, пасягнуўшага на вы-шчэную савецкую зямлю. Бурдаў паглядзеў бліскучы прыклад, і аспярожа перадачы вінтоўку сястры, вымавіў словы просьбы: — Аспярожай, сястра, з ёй аб-ходзіцца, — гэта вінтоўка яшчэ спатрэ-біцца мне.

Сімвал найвялікшай доблесці

Сяло Баравіно (Макоўская область), (Спецкор ТАСС). 128 год назад тут, на Баравінінскім полі, рускія воіны паказалі цуды храбрасці і гераі-зма ў бою з напалеонаўскімі полчышча-мі. Баравінінскае сражанне ўвайшло ў гісторыю рускага народа, рускай зброі, як адна з самых слаўных і славяных старонак. У цэнтры сяла, дзе захаваліся шмат-лікія помнікі, якія сьмеліць аб бліжэй-най храбрасці рускіх воінаў, сабраўся мітынг, прысвечаны провадам мабіліза-цыйных у Чырвоную Армію. Слова ўзні-старшыня калгаса «Баравіно» тав. Яка-він. — Імя нашага калгаса і нашага ся-ла, — сказаў ён, — стала сімвалам най-вялікшай доблесці і несакрышальнай сі-лы рускага народа. З вышочным натхненнем таварышчкі выступілі на мітынгу калгаснікі, прызнавалі ў дзейнаючую армію. Усе яны — Іван Шумаў, Ілья Барысаў, Іван Кавалік, Васіль Іжаўлеў, Андрэй Прычэпаў, Сяргей Гусакоў і інш.— да-лі аб'явілі не шкадаваць сіл і самога жыцця ў бітвах супроць фашысцкай банды, сражача да поўнай перамогі, да канчатковага разгрому ворага.

Пакруціць прарывалік глева, група фашыстаў — чалавек каля 20 — шпэра-лася к рову.

І падаў каманду прытавацца з ата-чым. Вораг быў літаральна ў 20 кроках ад нас. Воеў быў падняўся з-за бруствэ-ра. Злітеныя цені ў масіраваных кас-ках увайшлі ў жыта. Яны ідуць на нас, не бачачы нас, ні аб чым не да-гадваюцца. — Агоні! І дружна застрэлілі аўтаматы-куля-мэты і вінтоўкі. У міг нарадэла фашысцкая банда, удалуючыся кінуўся наўчы. Тым часам другая група фашысцкіх шакалаў прабілася ў проціпакатнавы ров. І адтуль мы абавязаны былі іх вы-біць. З крывымі «ура!», «за радзіму!» кінуліся ў ров. Гітлераўскія ваякі прынялі бой... з аб'яжонымі галавамі, з паднятымі ўверх рукамі, са зброй, кінуўшы іх ног... Іх было каля 50 чалавек. («Правда».) Старшы сержант Н. ШАБОТА.

Перад баявым вылетам

Старшніа замаскіраваныя зе-А-лінай, старшыя авіяцкія разведчыкі, з-прыхі, бамбардзіроўшчыкі. На ўкра-ад-е лесу спрод дрэў сядзіць група лёт-чыкаў. У цэнтры іх—малодшы лей-тэнант—комсомолец Васінік. Ён голасна ш-дзе апавяданне лётчыка-знічальніка-а. «З кнігі кэбі ў Фінляндзіі». — «Гэтымі, жадаючы перад баявым вы-летам, яшчэ больш азнаёміцца з баявым жытцём сваіх таварышоў, з вялікай і-тай слухаюць чыста. — Нечакана прымятаю ў баку сама-рэспраціўніка, разварачваюся і лячу да муго. Ён бою не прымае. Хоча пайсці ва-лі яне пікіраваннем. І памірае за ім-ні з пікіраванні ён, стараючыся пайсці прыпадку, увес час выварачваў ма-ну і дымі пэймаверна. Дал поўны ч-а. Да зямлі мы падалі каменем, ско-цілі бамі жудасныя, нават з твару малі акулеры, і іх прыкоўлілася прымаць рукой. Ужо блізка зна-але праціўнік не выводзіць самалёт пікіраванні, лікірую і я. Парашке і-а самай зямлэй, ён рэзка выхваліў са-шпы і ідзе над самымі верхавінамі ш-ш. Праціўнік думаў, што я не паспею вывесці машыну з ліне і ўрэжуся ў зямлю. Вораг праціўнік. Я зноў у яго ў хвасце. Ён ідзе і выліе хвасцею з-юку на бок, не даючы весці прыцэлу на агонь. Даю па ім чаргу, другую. Варо-сць самалёт, ахоплены полымем, падае ад-ня...» — Пасля сканчэння чыткі заварылі дэ-лавымі, выказалі сваё жаданне хут-кай пайсці ў бой з ворагам.

Падвиг Сталинских соколов

Героичному примеру лётчыка-комуні-ста следвавалі і астатні знічальнікі. З зямлі людзі з захвапненнем сачылі, як паветраныя байцы атакуюць і грамяць абналеўшага ворага. Не праішло і некалькі мінут, як большая частка варожых самалётаў ва-лялася вакол аэрадрома. Астатнія, не чакаўшы такой гарачай сустрэчы, бя-жалі. Знічальнікі звенялі, чоткім строек праляцелі над аэрадромам, а затым на-чаро пайшлі на пасадку. Усе кінуліся к адважным байцам, абнімалі іх, мочы-паіскалі ім рукі: — Вішнум з першай слаўнай пера-могай! Пакуль тэхнікі і метарысты права-ралі баявыя машыны, зноў раздаўся сі-гнал трывогі. Наблжаліся шчы 12 варожых самалётаў. Поршы мочны ўдар, відаць, не ахалазіў іхду фашысцкіх ваяк. Атака зноў была паспыхова адбо-на. Напружанне не ўфікае ні на мінуту. Воеў прыблжаюцца 16 варожых самале-таў. Вораг каварны, настойлівы і ні з чым не лічыцца для дасягнення сваёй мэты. Нашы лётчыкі дзейнічаюць гераі-чна, самаадтана выконваючы свой аб-язвак перад любімай радзімай. У гэтай атакі зноў ўперадзе комуні-ст Макляк. Ён нястомна, і яшчэ адзін падвиг сярварты глыбока ўразаецца ў зямлю. Атакі нашых знічальнікаў становя-ца ўсё імклівай. Адзін за другім па-ючы вогненнымі факеламі фашысцкія са-малёты. І калі прышлі шум паветрана-га бою некалькі ўціх, камандзір часці аглядаў роўнае поле аэрадрома, аказаў-ся нагнае для няпрошаных гэсцей кляб-шчак. Навокал, задрэфны хвасты кверху, тарчалі абудленыя абомкі «Месершы-таў». Пасля бою камандзір сабраў лётна-тэхнічны састаў і зоратка сказаў: — Нашы знічальнікі драіся мужна. Заўтра будзем драцца яшчэ лепш. М. ДАШУСКИ. Дзейнічаюча арыя, «Известия».

Пакрутиль прарывалик глева, группа фашистов — человек около 20 — шпэра-лася к рову.

И подавал команду притаваться з ата-чым. Вораг быў літаральна ў 20 кроках ад нас. Воеў быў падняўся з-за бруствэ-ра. Злітеныя цені ў масіраваных кас-ках увайшлі ў жыта. Яны ідуць на нас, не бачачы нас, ні аб чым не да-гадваюцца. — Агоні! І дружна застрэлілі аўтаматы-куля-мэты і вінтоўкі. У міг нарадэла фашысцкая банда, удалуючыся кінуўся наўчы. Тым часам другая група фашысцкіх шакалаў прабілася ў проціпакатнавы ров. І адтуль мы абавязаны былі іх вы-біць. З крывымі «ура!», «за радзіму!» кінуліся ў ров. Гітлераўскія ваякі прынялі бой... з аб'яжонымі галавамі, з паднятымі ўверх рукамі, са зброй, кінуўшы іх ног... Іх было каля 50 чалавек. («Правда».) Старшы сержант Н. ШАБОТА.

Ля границы

Д-ку спаў. Нечакана пачуўся роў-паў. На баявой трывожа наша часць гутна паднялася. Іначэй першыя ва-раў самалёты над нашай роднай зям-ляй фашысты спрабавалі бамбардыра-ва наш лагер і, можа быць, нават па-лу-вацца ў глыб краіны. Іныя і-то, ні другога і не ўдалося: ма-леня чы агонь зенітных батарэй прыму-сіў іх. Скоп-т-ка памарнуць ўспіль. Саварны наскоў гала аразумела без слоў: каварны ўрада, і напарушы савецкую граніцу, за-пад абстрадам дротаве зааруджэнне. І з-сваімі байцамі неадкладна адправіўся выконваць яго. Заўважыўшы наша прасоўванне, фа-шысты скамэнтравалі на лініі проціпа-ташкавага рва мочны артылерыйскі агонь. Снарады лязаліся, бесперапынна ўмятаючы слухны зямлі. Але воеў фашысцкая артылерыя зноў-кла, аднак замест яе застрэчы стаякавы кулямёт. Другі стаякавы кулямёт боў з-а-гной агушкі.